

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10 «Зона Х». Крымінальная хроніка (16+).

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)
9.00, 19.30 Тэлебарометр.
9.05, 20.05 «Зразумець. Дараваць» (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак».
7.35 «Беларуская кухня». Зуцы.
8.05, 12.00, 20.20 Навіны культуры.

12.20 «Прыём па-беларуску. За кулісамі афіцыйнага візіту». Дак. фільм з цыкла «Адваротны адлік» (12+).

5 Беларусь 5

7.00 Азбука спорту.
7.10, 11.55 Футбол. Беларус-банк — чэмпіянат Беларусі. 18-ы тур.
9.05 Футбол. Чэмпіянат Беларусі. Агляд тура.

АНТ

6.00, 7.05, 8.05 «Наша раніца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 Нашы навіны.

17.20, 18.20 «На самай справе» (16+).
18.50 «Удача ў прыдачу!» Дзённік (12+).

СТБ

6.00, 6.40, 7.45 «Раніца СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».

МІР

5.00, 10.10, 13.15 Серыял «25-я гадзіна» [СЦ] (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок).

РТР-Беларусь

7.00 «Новая Раніца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.30 «Пра самае галоўнае» (12+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны—Беларусь.
14.40 Серыял «Таямніцы следства». (12+).

НТБ—Беларусь

6.10 «Астрапрагноз».
6.15 Формы жыцця (6+).
6.20 Спорт-мікс.
6.30 «Гарады Беларусі» (6+).

8 канал

7.00, 15.25, 17.30, 21.05, 1.55 «Надвор'е» + «Эрана».
7.05, 15.35 «Мульт-парад». «Шахеразада».

ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).
7.20 «Лаві момант» (16+).
8.35 «КВЗ. Па-нашаму» (16+).

Настальгія

6.10 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1983. 4-я частка. 2009 год (12+).

Культура

6.30 «Сцёпа-марак». «Ноч перад Калядамі». Мультфільмы.
7.45 «Няскончаная вячэра». Маст. фільм [СЦ].

13.50 Легендарныя спектаклі Вялікага. Опера Ж. Бізэ «Кармэн». Паста-ноўка Расціслава Захарава. Запіс 1982 года.
16.35 «Андрэўскі крыж». Дак. фільм. [СЦ].

Кінакамедыя

0.50 Тачка на мільён (18+).
3.00 Дзень дурня (16+).
4.35 Як скрасці брыльянт (16+).

ТБЗ

6.00 Мультфільмы (6+).
7.45 «Улегцы» (12+).
8.15 Калекцыя Беларусь-фільма: «Дзяржаўная мяжа» (12+).

22.05 «Дзве гадзіны з бардамі». 1987 год (16+).
0.00 «Яловая субмарына» з Аляксандрам Ліпніцкім. «Гісторыя рускага рока». Група «Странныя Ігры». 2-я частка (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.30, 2.30, 14.30 Снукер. Чэмпіянат свету (6+).
1.00 Покер. WPT Alpha8 (12+).
2.00 Ралі. ERC. Італія (12+).

Кінакамедыя

0.50 Тачка на мільён (18+).
3.00 Дзень дурня (16+).
4.35 Як скрасці брыльянт (16+).

ТВ 1000 ТБ1000

6.10 Капітан Крук (12+).
8.55, 16.40 Зачараваная Эла (12+).
10.40 Улюбёнцы Амерыкі (16+).

National Geographic

6.00 Зона будаўніцтва (16+).
7.10 Золата Юкона (16+).
7.55, 0.50 Аўта-SOS (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10 Капітан Крук (12+).
8.55, 16.40 Зачараваная Эла (12+).
10.40 Улюбёнцы Амерыкі (16+).

Discovery Discovery

8.00 Махінатары (12+).
8.45 Як гэта зроблена? (12+).

ТВ 1000 Рускае кіно

7.15 Мая марачка (12+).
8.45 Вы ўсе мяне прыводзіце ў шаленства (16+).
13.10 Добры хлопчык (12+).

У праграме магчымы змяненні. Перадружка праграмы забаронена. [СЦ] – фільм трансляецца са скрытымі субцітрамі.